

Выдавецкая дыпламатыя

У пачатку XX ст. Купалаў верш «А хто там ідзе?» прамаўляў жаданне беларускага люду «людзьмі звацца». У 1920-х гг. на змену першыяду культурна-асветніцкай працы прыйшоў этап нацыятаўторчасці і дзяржавнага будаўніцтва. На парадку дня паўставала неабходнасць заявіць пра беларускі народ усяму свету. Выданні, што захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, аднымі з першых давалі сістэмную інфармацыю пра мінуўшчыну і сучаснасць народа, яго надзёныя клопаты. У кнігі блізкі час выхаду (1928 і 1930 гг.), але розныя месцы з'яўлення на свет (Москва, Мінск, Прага), розныя мовы і мэтавая аўдыторыя. Пры гэтым усе яны сталі своеасаблівымі нацыянальнымі візітоўкамі найноўшага часу. Іх літаратурны складнік, на які сфакусіравана наша ўвага, не толькі выконваў дыпламатычна-прадстаўнічую ролю, але і спаряджаў цікавыя сюжэты, што і сёння надаюць выдавецкай працы мінулага часу адмысловую дынаміку, вызначаюць даследчыцкую перспективу.

Курсам пабудовы новага ладу



На пэўнім этапе для Савецкага Саюза ўзнікла стратэгічная неабходнасць інфармаваць шырокую чытацьцю аўдыторыю пра поспехі нацыянальнага будаўніцтва ў розных народаў. У 1928—1930 гг. у выдавецтве «Московский рабочий» (Москва — Ленінград) пабачыў свет шэраг кніг з серыі «Наш саюз»: «Паўночны Каўказ і Дагестанская АССР», «Украіна», «Захадняя вобласць», «Сібірскі край і Бурата-Мангольская АССР» і інш. Выданні падрыхтаваны аўтарскім калектывам на чале са Сцяпанам Крыўцовым (1885—1943), прафесарам Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, адным з ідэолагаў Пралеткульта, спецыялістам па гісторыі становлення Савецкага Саюза.

Кніга «Беларусь» стала своеасаблівым адказам — сухой мовай лічбаў і фактаў — на ўзнёсласе пытанне Паўлюка Труса, зададзеное ім у паэме «Дзясяты падмурок» (1928), прысвечанай 10-годдзю Каstryчніцкай рэвалюцыі: «Край палёў... // О, край, // калі ж ты станеш // краем фабрык дымных і машын?!»

У 1928 года Савецкі Саюз узяў курс на індустрыялізацыю краіны, пераўтварэнне яе з аграрнай у прамысловую. Быў прыняты першы пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі, у ходзе выканання якога ў БССР уведзены ў дзеянне 78 буйных і 480 сярэдніх і дробных прамысловых прадпрыемстваў. З 1920-х гг. вытворчая тэма становіцца адной з прыярытэтных у мастацкай літаратуре. Пісьменікі культывуюць стваральную працу, з'яўляюцца адпаведныя жанры (вытворчы раман) і новы тып літаратурнага героя.

І па фармаце, і па структуры кніга «Беларусь» вытрымана ў адпаведнасці з аналагічнымі серыйнымі прэцэдэнтамі. Вылучана восем раздзелаў,

прысвечаных агульнаму агляду мінулага і сучаснага, вытворчым сілам, сельскай гаспадарцы, прамысловасці і промыслам, культуры, сацыялістычнаму будаўніцтву і інш.

Адзін з водгукаваў на гэтае выданне быў надрукаваны ў «Літаратурным дадатку да газеты „Савецкая Беларусь“» (1928, № 17, 21 кастрычніка). Аўтар у цэлым лаяльна паставіўся да асноўнага зместавага напаўнення: «...невялічкая, папулярная кнішка, якая мае сваёй мэтай даць чытчу ўсесаюзнага абхвatu сякое-такое ўяўленне аб сучаснай Беларусі ў межах СССР».

Фармальныя зачэпкай для крытыкі рэцэнзента, што падпісаўся крыптанімам П. Т., сталі ўжытыя ў дачыненні да нацыянальнай культуры дзеясловы прошлага часу. А калі гаворка зайшла пра персаналізацыю сучаснага літаратурнага працэсу, аўтарскому абурэнню не было межаў:

«Па-першое, мы штосьці не чулі, каб быў такі пісьменнік „Цітка Гаргін“. Мо Цішка Гартны? Калі гэта абылыка друку, дык чаму не зроблена папраўка?

Па-другое, ці ж не камізмам гучыць гэты пералік, у якім <...> такія выдатныя працэларскія пісьменнікі, як М. Чарот, М. Зарэцкі, А. Александровіч і інш., нават не ўпамянуты».

Раздражненне ў рэцэнзента, хутчэй за ёсё, выклікалі названыя ў «пераліку» імёны, якія ў Мінску ўжо былі выключаны з найноўшага літаратурнага канона, — Алесь Гарун і Фабіян Шантыр: «...не варта брацца за справу, калі яе не ведаеш, бо падобныя рэчы выглядаюць вельмі не па-пралетарску і проста некарэктна».

Можам меркаваць, асаблівая экспрэсія ў ацэнках аднаго раздзела, прысвечанага культуры, тлумачылася менавіта скажоным напісаннем псеўданіма Зміцера Жылуновіча — Цішкі Гартнага, аднаго з айцоў-заснавальнікаў Беларускай ССР, які ў той час займаў шэраг высокіх дзяяжычных пасад, вёў рэй у выдавецкай справе. Акрамя таго, «пясняр працы і змагання» (М. Піятуховіч) у 1928-м шырокая святкаваў 20-годдзе сваёй літаратурнай дзейнасці.

Эсперанта да Токія давядзе

На старонках савецкай прэсы шмат увагі надавалася падтрымцы працоўных, нацыянальна-вызваленчай барацьбы ў Польшчы. Не стаў выключэннем і «Літаратурны дадатак...», абрани намі ў якасці адмысловага навігатора па актуальных тэмах і публікацыях 1928 года. Тут былі надрукаваны «Паэма блакітнага возера» Міхася Чарота, прысвечаная «Зняволеным братам Заходніяй Беларусі», апавяданне «Ах, да чаго даходзе...» (З жыцця Заходніяй Беларусі) Леапольда Родзевіча. Назва-прысвячэнне аднаго з вершаў Алесь Дудара наўпраст скіроўвала ўвагу да рэзананснага палітычнага працэсу ў Польшчы — «Беларускай Сялянскай Работніцкай Грамадзе»...



У 1920-я гг. штучная мова эсперанта не толькі спрыяла міжнароднай камунікацыі, але і была выгаднай трывалай для маладой Краіны Саветаў, з яе стратэгічным напрамкам на сусветную рэвалюцыю і сіянне нацыянальных межаў. З 1926 г. курсы эсперанта на мінскім радыё вёў Янка Маўр. На гэту мову быў перакладзены асобыяя творы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Цішкі Гартнага (пісьменнік сам вывучаў эсперанта), Платона Галавача, Рыгора Кобеца і інш. У Польшчы эсперанцкі рух захапіў Максіма Танка і Сяргея Новіка-Пеона.

Калі ў лютым 1928 г. сталіцу БССР наўедаў японскі пісьменнік-эсперантyst Акіта Удзяку, яго суправаджаў Зміцер Снежка (1903—1957), папулярызатар штучнай мовы, літаратуразнаўца, перакладчык. На эсперанта выйшла кніга Зм. Снежкі «Грамада» (Мінск, 1928). Факусіруючы асноўную ўвагу на палітычным працэсе ў Польшчы над самай масавай нацыянальнай арганізацыяй, спадзяючыся на шырокі міжнародны розгалас, аўтар не мог не даць азнямленчую інфармацыю пра беларускія землі, што адышлі да Польшчы паводле Рыжскага падзелу 1921 года. Змест выдання склалі наступныя часткі:

— Заходніяя Беларусь, яе тэрыторыя і насељніцтва: агульная інфармацыя.

— Вайна 1914—1918 гадоў і яе наступствы.

— Каланізацыя Заходніяй Беларусі палякамі.

— Школьна-адукацыйны рух у Заходніяй Беларусі.

— Вынікі польскага кіравання ў Заходніяй Беларусі.

— Беларуская сялянска-работніцкая «Грамада».

— Дадатковая інфармацыя.

Пачэсны пасад

Выпускнік філософскага факультэта Карлавага ўніверсітэта Мікола Ільяшэвіч выдаў кнігу «Беларусь і беларусы» (Прага, 1930), укладзеную як *post scriptum* да сваёй доктарскай дысертациі.

У якасці эпіграфа да ўсіх выдання выкарыстана апошняя страфа з верша Янкі Купалы «Маладая Беларусь» («Вольны вечер напеў вольных песень табе...», 1906—1912) — «адной з жамчужын патрыятычнай лірыкі паэта дакастрычніцкага часу» (А. Лойка). І зроблена гэта паводле першай публікацыі ў зборніку «Шляхам жыцця» (Пецярбург, 1913). У наступнай рэдакцыі «пачэсны пасад» Беларусь мела заніць ужо не «між славянамі», а «між народамі».

Купалаў тэкст адметны не толькі сваёй ролія зачыну і стрыжнёвой дум-


кі, але ўяўляе цікавасць і як прыклад транслітэрэцыі, зробленай з улікам спецыфікі чэшскай графікі:

*Padyjmajisia z nizin, sakalina sjamja,
Nad palami baškoi, nad kurhanami,
Zanimaj, Bielaruš maładaja maja,
Svoj pačesny pasad miž slavianami.*

Janka Kupała.

У прадмове Мікола Ільяшэвіч патлумачыў некаторыя прычыны адсутнасці Беларусі на карце Еўропы на працягу апошніх стагоддзяў як асобнага дзяржавнага суб'екта, павышаную цікавасць да яе гісторыі і культуры ў апошнім часе.

Чытацкі запыт у Чэхаславакіі зацікана задаволіць інфармацыя, змяшчаная ў дэяючых частках. У першай гаворке ідзе пра этнографічную тэрыторию і нацыянальны адрозненні беларусаў. У раздзеле «Гістарычны агляд беларускага адраджэнскага руху» асобна вылучаны параграфы «Беларусы ў Польшчы», «БССР (Савецкая Беларусь)», «Беларусы ў Латвіі», «Беларусы ў Літве і ў СССР». Асобнымі структурнымі кампанентамі прадстаўлены «Культурны і геаграфічны адрозненні Беларусі» і «Беларуская прыгожая пісьменнасць».



Другая частка мае назыву «Узоры беларускай літаратуры» і падзелена на тры раздзелы:

I. Вершы. (Прадстаўлены асобныя творы Я. Купалы, Я. Коласа, А. Дудара, Ц. Гартнага, А. Моркаўкі, М. Чарота ў перакладах А. Чэрнага, Ф. Ціхага, Ё. Горы, Я. Сейферта, І. Рубіна.)

II. З прозы: Тарас Гушча. Стараста. Пераклаў Ф. Ціхі.

III. Беларускія казкі: «Бусел», «Музыка і чэрці», «Ілья і Пётр», «Неба і пекла», «За добро плаціцца злом».

У якасці ілюстрацый выкарыстанныя рэпрадукцыі здымкаў Яна Булгака «Беларускі тып» і «Беларускі тып», карціны Іліі Рэпіна «Беларус», выявы фрагментаў слуцкага пояса, старонкі аднаго з выданняў Францыска Скарыны і першага нумара газеты «Наша Доля», а таксама партрэты пісьменнікаў: В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, М. Багдановіча, Ф. Аляхновіча. У якасці дадатку прадстаўлена этнографічна карта беларускіх земляў.

...Усе тры кнігі, разгледжаныя намі, мелі розныя ідэйна-змесцавыя дамінанты. Але гэта было зладжанае трохголоссе, скіраванае да ўсіх свету, пра маладую рэспубліку, народ, які сваёй працай і самаахвярным змаганнем заслужыў свой пачэсны гістарычны пасад — як роўныя сярод роўных.

Мікола ТРУС,
кандыдат філалагічных навук
Фота аўтара